

Смолік А.І., дацэнт

**ПСІХАФУНКЦЫЯНАЛЬНЫ СТАН НАСЕЛЬНІЦТВА
І МЕСЦА АРГІТЭРАПІЇ Ў САЦЫЯЛЬНАЙ
РЭАБІЛІТАЦІІ**

У ходзе даследаванняў, праведзеных групай навукоўцаў Беларускага ўніверсітэта культуры ў шэрагу раёнаў Гомельскай вобласці, атрыманы эксперыментальныя дадзенныя, якія адлюстроўваюць розныя аспекты вывучэння псіхалагічных проблем, узниклых у выніку аварыі на Чарнобыльскай АЭС. У

гэтым рэгіёне назіраецца адметная сацыяльна-псіхалагічная і субклінічная фенаменалагічная карціна. Сярод асаблівасцей катастрофы на ЧАЭС варты адзначыць:

- маштабнасць забруджвання радыёнуклідамі;
- неарганалептычны харктар уздзейння радыяцый;
- значную часавую працягласць уздзейння;
- адсутнасць рэальнай перспектывы поўнай ліквідацыі вынікаў;
- пастаянную недастатковасць і супярэчлівасць інфармацыі;
- супадzenie па часе са значнымі сацыяльна-эканамічнымі ўзрушэннямі.

Назіранні свядчыць: насельніцтва, якое пражывае ва ўмовах пастаяннага павышанага радыяцыйнага фону, па шэрагу паказчыкаў адрозніваецца ад людзей, пацярпелых у выніку іншых бедстваў. Высветлілася, што тыя, хто пражывае ў забруджаных раёнах, маюць патрэбу ў сацыяльнай, медыцынскай і псіхалагічнай рэабілітацыі. Сацыяльная рэабілітацыя выявляеца ў асноўным у матэрыяльнай падтрымцы насельніцтва. Менш робіцца для забеспячэння паўнацэннага сацыяльнага функцыянування людзей, што пражываюць у забруджаных зонах, больш — па медыцынскай рэабілітацыі. У Мазырскім, Чачэрскім, Веткаўскім раёнах, дзе вялося даследаванне, жыхары маюць пэўныя дыягнастычныя і лячэбныя магчымасці.

Іншая справа з псіхалагічнай рэабілітацыі. Складанасць тут узнякае ў сувязі з тым, што вынікі псіхалагічнай

траўматызацыі доўгі час знаходзяцца ў латэнтнай форме, выяўляюцца ў выглядзе псіхасаматычных сімптомаў, асацыяльных адхіленняў у паводзінах. Псіхалагічная сімптаматыка нярэдка выходзіць з-пад увагі спецыялістаў або прайўляецца як адзін з фактараў, што ўплываюць на развіццё захворвання ці садзейнічаюць антысацыяльным паводзінам.

Вынікі даследаванняў дазваляюць вызначыць, што значная колькасць насельніцтва Гомельскай вобласці знаходзіцца ў стане нервова-псіхічнага напружання ці стрэсу ў сувязі з вынікамі чарнобыльскай аварыі. Так, 86,7% апытаных адзначылі выяўленасць псіхалагічнага стрэсу ў даволі значнай ступені. Аналіз узроўню стрэсу праводзіўся сярод розных узроставых прафесійных груп. Вось яго вынікі.

Т а б л і ц а 1

Узровень адчувальнасці псіхалагічнага стрэсу
ўнутры узроставых груп

Узрост	Узровень выяўленасці стрэсу		
	адсутнічае	нізначны	значны
да 25 гадоў	58,1%	42,6%	8,3%
ад 25 да 30	8,3%	19,4%	72,3%
ад 30 да 40	5,4%	7,9%	86,7%
ад 40 да 50	6,7%	7,8%	85,5%
ад 50 да 60	5,7%	6,5%	87,8%
ад 60 і далей	9,0%	10,1%	80,5%

Даследаванне сведчыць, што мінімальную выяўленасць псіхалагічнага стрэсу адзначаюць людзі да 25 гадоў. Гэта тлумачыцца тым, што моладзь мае лепшае здароўе і меншы жыццёвыя вопыт, не звязвае свой стан здароўя з чарнобыльскім фактарам. У іншых жа ўзроставых групах даследаванне выявіла даволі значны ўзровень псіхалагічнага стрэсу.

Цікавыя вынікі даследавання сярод людзей рознага ўзроўню адукацыі і розных прафесій.

Т а б л і ц а 2

Узровень адчувальнасці псіхалагічнага стрэсу
сярод розных прафесійных груп

Прафесійныя групы	Узровень выяўленасці стрэсу		
	адсутнічае	нязначны	значны
Прамысловыя рабочыя	9,0%	8,1%	82,9%
Сфера абслугоўвання	16,3%	18,2%	65,5%
Пенсіянеры	10,2%	11,5%	78,3%
Калгаснікі	14,9%	8,1%	77,0%
Урачы	7,1%	25,2%	67,7%
Настаўнікі	6,9%	8,7%	84,4%
Работнікі ўстаноў культуры	6,1%	7,9%	86,0%
Бесправоўныя	14,3%	22,8%	62,9%
Іншыя	18,1%	20,3%	61,1%

З табліцы бачна, што ва ўсіх прафесійных групах адзначаецца дамінуючы фактар выяўленасці даволі значнага стрэсу, звязанага з чарнобыльскай аварый.

Даследаванні праводзіліся і сярод насельніцтва з розным узроўнем адкукацыі. Тут мадюнак неадназначны.

Т а б л і ц а 3

Узровень адчувальнасці псіхалагічнага стрэсу
сярод людзей з рознай адкукацыяй

Адкукацыя	Узровень выяўленасці стрэсу		
	адсутнічае	нязначны	значны
Пачатковая	25,2%	42,3%	32,3%
Сярэдняя	9,8%	31,7%	58,2%
Вышэйшая	10,1%	35,5%	56,7%

Аналіз апытація сведчыць: чым вышэй ўзровень адкукацыі, тым вышэй і псіхалагічны стрэс, які адчуваюць людзі. Асобы з пачатковай адкукацыяй менш заўважаюць у сябе стан занепакоенасці, выкліканы небяспекай страты здароўя ў сувязі з радыяцыйным забруджніем тэрыторыі. Рэспандэнты з сярэдняй і вышэйшай адкукацыяй назіраюць значныя адхіленні ў сваім здароўі. Сярод іх вышэй працэнт тых, хто лічыць, што чарнобыльская аварыя значна паўплывала на іх здароўе.

Асабліва адчувальныя да фактараў, звязаных з радыяцыйным становішчам, дзеці і падлёткі Гомельскай вобласці. Намі вывучаны матэрыялы радыялагічнай службы, работнікі якой абследавалі школы г.Чэрыкаў. Сумесна з Беларускім наўукова-даследчым санітарна-гігіенічным інстытутам абследаваліся школьнікі 3, 6, 9 і 11 класаў. У ходзе вывучэння высветлілася, што вучні гэтых узроставых груп прад'яўляюць шматлікія скаргі.

Т а б л і ц а 4

Характар скаргаў вучняў г.Чэркава

Скаргі	Колькасць вучняў, якія маюць скаргі на стан здароўя	
	6 клас	11 клас
Хуткая стамяльнасць	21,73%	38,88%
Санлівасць днём	8,69%	61,11%
Вяласць	8,69%	72,22%
Галаўныы боль	78,26%	66,66%
Галавакружэнні	26,09%	50,00%
Непрыгомнасць	4,35%	11,11%
Болі ў сэрцы	34,78%	44,44%
Болі ў жывапе	60,87%	61,11%
Млюснасць	17,39%	27,77%
Крывацёк з носу	17,39%	22,22%

Пры аналізе самаадчування школьнікаў было ўстаноўлена: у вучняў, якія звярталіся са скаргамі, мелася гіпертрафія шчытападобнай залозы. Даследаванне паказала, што школьнікі, якія пражываюць у раёнах радыёактыўнага забруджвання, маюць выяўленасце псіхафункциянальнае напружанне, пакутуюць ад парушэння нармальнага ладу жыцця, адпачынку ў нязвычайных для іх умовах.

У сувязі з гэтым у рэгіёнах з радыёактыўным забруджваннем неабходна ўкараняць комплексную праграму псіхалагічнай рэабілітацыі.

Такім чынам, нашы даследаванні і матэрыялы, атрыманыя вучонымі Рэспублікі Беларусь, сведчаць: прыкладна 75% рэспандэнтаў адчуваюць псіхалагічны стрэс, які ўзнік у сувязі з чарнобыльскай аварыяй і развіццём посткатастрофных працэсаў. Пры гэтым большая палова насельніцтва адзначае высокую ступень выяўленасці псіхалагічнага стрэсу.

Пад псіхалагічным стрэсам неабходна разумець неспакой, заклапочанасць, трывогу, выкліканыя рэальнай або ўяўнай небяспекай страты здароўя ў сувязі з радыянтыным пашкоджаннем як вынікам аварыі на ЧАЭС. Даследаванні паказваюць: псіхалагічны стрэс рэзка ўзрастае, калі людзі знаходзяць у сябе захворванні, як лічаць яны, звязаныя з чарнобыльскай аварыяй. Гэтая тэндэнцыя прайяўляецца таксама ў выпадку, калі яны лічаць, што жывуць на забруджанай тэрыторыі.

У ходзе даследавання мы спрабавалі высветліць патрэбы насельніцтва шэрага раёнаў Гомельскай вобласці ў зніжэнні нервова-псіхічнага напружання. Апрацоўка вынікаў апытання насельніцтва Мазырскага і Чачэрскага раёнаў паказала: толькі 21% апытаных адчувае патрэбу ў зніжэнні занепакоенасці, хаця, як мы паказалі вышэй, колькасць людзей з выяўленымі прыметамі псіхалагічнага стрэсу складае ад 50 да 65% у залежнасці ад іх узросту, прафесіі, адукцыі і іншых фактараў.

Ніzkі ўзровень развіцця патрэбнасці ў спецыяльна арганізаванай сацыяльнай і псіхалагічнай падтрымцы тлумачыцца шэрагам фактараў. У час даследавання высветлілася, што значная частка насельніцтва не ўяўляе, якую канкрэтную

дапамогу яно магло б атрымаць ад псіхолагаў, сацыяльных работнікаў і спецыяльна створаных устаноў. Намі было выяўлена, што ў вывучаемых раёнах вельмі абмежаваныя магчымасці для аказання псіхалагічнай дапамогі. Сярод мер сацыяльнай рэабілітацыі рэспандэнты называлі наступныя.

Т а б л і ц а 5

Формы сацыяльнай рэабілітацыі, вядомыя насельніцтву

Варыянты рэабілітацыі	Колькасць адказаў (у %)
Фінансавыя кампенсацыі	26,2%
Медыцынскае абслугоўванне	46,8%
Вяртанне да ранейшага ладу жыцця	33,1%
Абеззаражванне тэрыторый	34,2%
Стварэнне псіхалагічнай службы	19,0%
Арттэрапія	4,0%

Дадзеныя табліцы паказваюць, што насельніцтва вывучаемых рэгіёнаў арыентуецца ў асноўным на атрыманне медыцынскай, фінансавай, экалагічнай дапамогі. Неабходна адзначыць: рэспандэнты не вельмі высока ацэньваюць эфектыўнасць дзейнасці дзяржаўных структур. Прыблізна адна трэцяя частка апытаных лічыць безвыніковай работу па ліквідацыі наступстваў чарнобыльскай аварыі. У той жа час 15% рэспандэнтаў станоўча ацанілі дзейнасць грамадскіх арганізацый і фондаў, якія займаюцца добрачыннай і гуманітарнай дапамогай. Скептычныя адносіны да дзейнасці дзяржаўных і грамадскіх інстытутаў выкліканы некамфортным

самаадчуваннем людзей, што апынуліся ў зоне рызыкі. Значная колькасць рэспандэнтаў атмасферу ў сям'і, працоўным калектыве лічыць прыгнечанай, бязрадаснай.

Вопыт, назапашаны ў ңашай краіне, за мяжой, паказвае, што ў аналогічных сітуацыях важную ролю могуць адыграть культурныя і псіхалагічныя фактары адаптациі чалавека да пагоршаных умоў жыцця. Псіхалагічная адаптация з улікам узрастання ролі яе культурных фактараў не менш важная, чым медыцынская прафілактыка. Неабходна, каб насельніцтва імкнулася атрымліваць сацыяльную і псіхалагічную дапамогу, так як і медыцынскую. У дадзеным выпадку ў Гомельскім раёне склалася сітуацыя, калі запыты ці патрэбы ў зніженні занепакоенасці апярэджаюць патрэбу ў стварэнні спецыяльных інстытутаў, якія аказвалі б сацыяльную і псіхалагічную дапамогу. Гэта парадокс. Перамагчы “чарнобыльскі сіндром”, зняць трывогу, заклапочанаасць у шэрагу выпадкаў магчыма толькі дзякуючы сацыяльнай і псіхалагічнай дапамозе. На сённяшні дзень у раёнах Гомельскай вобласці амаль што адсутнічаюць спецыяльна арганізаваныя цэнтры, якія б аказвалі немедыцынскую сацыяльна-псіхалагічную і псіхатэрапеўтычную дапамогу шырокім слаям насельніцтва. Стварэнне такіх цэнтраў, дзе працавалі б перш за ўсё псіхолагі, сацыёлагі, сацыяльныя работнікі, урачы-псіхатэрапеўты, садзейнічала б псіхічнаму аздараўленню насельніцтва, якое адчувае цяжар не толькі постчарнобыльскага развіцця, але і агульнага эканамічнага крызісу.

Бібліятэрапія. Ва ўмовах неразвітасці сістэмы арганізаваных формаў немедыцынскай сацыяльна-псіхалагічнай і псіхатэрапеўтычнай дапамогі насельніству і адпаведна нізкага ўзроўню яго сацыяльнай і псіхалагічнай культуры пэўную ролю ў зняцці стану безвыходнасці і фаталізму як пэўнай тэнденцыі ў сацыяльным успрынняці небяспекі радыяцыйнага забруджвання могуць адыграть установы культуры і мастацтва.

Навуковыя даследаванні сведчаць: розныя сродкі мастацтва здольныя аказваць псіхатэрапеўтычныя ўздзеянні на людзей з рознымі захворваннямі.

Важным інструментам для ажыццяўлення мэты нацыянальнай праграмы псіхічнага аздараўлення насельніцтва Еўропы з'яўляецца бібліятэрапія. Гэта методыка кіравання чытаннем хворых. Бібліятэрапія знаходзіцца на стыку дзвюх наукаў — бібліятэказнаўства і медыцины, прычым апошняя аб'ядноўвае ў сабе бібліяпсіхалогію і медыцынскую псіхалогію. Практыка некалькіх дзесяцігодзяў паказвае: мэтанакіраванае чытанне садзейнічае развіццю эмакіянальнай сталасці, падтрымцы псіхічнага здароўя. Бібліятэрапія выкарыстоўваецца і для папярэджвання росту псіхічных захворванняў. Заснавальніца бібліятэрапіі ў ЗША А.Брайен лічыць бібліятэрапію наукай псіхалагічнай дыетэтыкі. У Францыі, напрыклад, існуюць 246 спецыялізаваных бібліятэк, укомплектаваных старанна выбранай літаратурай з улікам магчымай рэакцыі розных груп хворых. З іх фондаў выключана літаратура, што аказвае прыгнітальнае ўздзеянне на асобу. У бібліятэках працуюць спецыялісты, добра знаёмыя з псіхалогіяй

унущэння, здольныя разумець псіхалогію чытача-хворага. У ЗША такія кадры рыхтуюцца ў бібліятэчнай школе пры универсітэце штата Мінесота. Студэнты там атрымліваюць веды аб прынцыпах і практицы албору кніг для псіхічна хворых людзей. Выкладчыкі-медыкі чытаюць ім лекцыі аб працы з хвормі, аб дыягностыцы і лячэнні найбольш распаўсюджаных псіхічных захворванняў. Студэнтамі вывучаюцца пытанні аб ролі бібліятэк для хворых, іх арганізацыі і кірауніцтве. Вучэбным планам прадугледжана абавязковая практика ў спецыялізаваных бібліятэках для хворых.

Музыка як тэрапія. Выкарыстанне музыкі ў лячэбных мэтах (музыкатэрапія) мае старажытную гісторыю. Яшчэ ў “Каноне ўрачэбнай науки” Авіцэна сцвярджаў, што музыка можа ўплываць на псіхалагічны стан чалавека. Арыстоцель разглядаў музыку ў якасці сродку вызвалення чалавека ад эмацыйнальнага напружання і псіхалагічнага надлому. Вопыт выкарыстання музыкатэрапіі расійскімі, польскімі медыкамі сведчыць, што старажытны, але забыты метад лячэння з'яўляецца важным інструментам паляпшэння стану хворых людзей. Дваццаць гадоў у польскім горадзе Вроцлаве існуе Інстытут музычнай тэрапіі. Інстытут мае філіялы ў Варшаве, Гданьску, іншых гарадах. У Гданьскай кансерваторыі нават створаны клас музычнай тэрапіі. Пад кірауніцтвам кампозітара Тадэвуша Натансона ў інстытуце рыхтуюцца спецыялістаў у галіне музычнай тэрапіі, распрацоўваецца методыка выкарыстання музычных твораў у лячэбных мэтах, ствараюцца музычныя праграмы. Шмат гадоў варшаўскае Выдавецтва медыцынскай

літаратуры выпускае “снатворныя” грампласцікі, на якіх запісаны спецыяльны тэкст, што супраджаеца ціхай музыкай. Эксперыментальна ўстаноўлена: найлепшае ўздзейнне на людзей, якія знаходзяца ў стане стрэсу, аказваюць творы І.Баха, Э.Грыга і Л.Бетховена. Псіхолагі многіх краін свету адзначаюць дабратворны ўплыв музыкі на хворых з неўрозамі і шэрагам псіхічных захворванняў. Даследаванні паказваюць: мелодыі, што ствараюць прыемны настрой, прыносяць чалавеку задавальненне, запальваюць яго пульс, павялічваюць сілу сардечных скарачэнняў, паніжаюць артэрыяльны ціск, пашыраюць сасуды. У краінах Еўропы вялікая колькасць музыказнаўцаў, псіхолагаў, псіхатэрапеўтаў займаюцца пытаннямі практичнага выкарыстання музыкі для зняцця псіхалагічнага стрэсу. Створаны нават спецыяльныя музычныя праграмы, якія трансліруюцца па радыё на прадпрыемствах, ва ўстановах; уведзены там і музычныя паўзы. У музыкатэрапіі шмат што залежыць ад прынцыпу супадзення настрою з музычным рытмам. Практыка паказвае, што асобе, якая знаходзіцца ў стане дэпрэсіі, прапануецца наступная праграма выходу з гэтага стану: спачатку ідзе мелодыя журботная, задуменная, а потым даюцца творы больш жыццярадасныя. Далей мелодыі мяняюць на радасныя, вясёлыя. Слухач паступова ўваходзіць у музычную плынь, убірае яе і не заўважае, як змяняецца яго настрой.

Для хворых з узбуджанай нервовай сістэмай маўчымы адваротны парадак: спачатку ідуць мелодыі жывыя, хуткія, затым усё больш павольныя, задуменныя, журботныя.

Даследаванні сведчаць: для людзей з сіндромамі прыгнечанасці, вяласці, неўрастэніі вельмі карысным з'яўлецца танізуючы ўздзеяніе.

На наш погляд, музыказнаўцы сумесна з псіхолагамі і псіхатэрапеутамі маглі быт ствараць музычныя праграмы, якія выкарыстоўваліся бы для лячэння, самалячэння. Можна выкарыстоўваць актыўныя формы музыкатэрапіі, такія як вакалатэрапія, рытматэрапія, хоратэрапія, дзе важная роля адводзіцца самастойнаму ўдзелу асобы ў планаванні і ажыццяўленні розных формаў паводзін, якія супрадаваюцца музыкай.

Тэатратэрапія як метад адаптаванія людзей з выяўленым псіхалагічным стрэсам да паўназённага жыцця набыла вялікую папулярнасць у шэрагу еўрапейскіх краін. Гэты метад сацыяльнай рэабілітацыі актыўна выкарыстоўваецца адукацыйным цэнтрам “Лінгасколен”, які знаходзіцца ў Даніі. Сусветна вядомы спектаклямі для псіхічна хворых людзей лячэбны цэнтр у Брадмуры (Англія). Для пацыентаў тут ставяцца спектаклі па творах У.Шэкспіра “Гамлет”, “Рамэо і Джульєта”, “Кароль Лір” і інш. У працэсе тэатратэрапіі з глыбіні падсвядомасці выклікаюцца прыгнечаныя пачуцці, якія і ўводзяцца ў сферу свядомасці.

У ЗША і Германіі ў аналагічных цэнтрах людзі, што пакутуюць ад павышанай занепакоенасці, трывогі, прыцягваюцца да выканання якіх-небудзь роляў. Заўважана: асоба, якая ўваходзіць у матэрыял драматычнага твора, адасабляецца ад уласнага жыцця, атрымлівае свабоду, пачуццё бяспекі. Гэта

дазваляе ёй набліжанца да вырашэння ўласных праблем. Пастаўоўкі, што ажыццяўляе цэнтр “d’Ulberlingen” у ФРГ, вылучаюцца насычанасцю рухаў, музыкі, песень. Акцёры-аматары нярэдка выступаюць перад шырокай публікай падчас розных свят, фестываляў.

Карэкцыя адпачынкавай дзейнасці. Важней рэкрэацыйнай праблемай з’яўляецца арганізацыя адпачынку насельніцтва. Для вырашэння гэтай праблемы неабходная наяўнасць не толькі адпаведных будынкаў, пляцоўак, спартыўных збудаванняў, але і кваліфікованых кіраўнікоў і праграм з улікам запытуў, матэрыяльных магчымасцей людзей. Развіццё культурнай дзейнасці насельніцтва Гомельскай вобласці сутыкаецца з цэлым комплексам праблем, многія з якіх маюць аб’ектыўны характар. Вырашэнне праблем адпачынкавай дзейнасці стрымліваецца адсутнасцю неабходных фінансовых сродкаў як у самога насельніцтва, так і ў дзяржаўных і мясцовых органаў улады.

У ходзе даследавання вывучаўся адноўленчаець адпачынкавага часу. Аналіз інтерэсаў у сферы велікага часу паказвае: найбольш распаўсюджанымі формамі адпачынку з’яўляюцца прагляд тэлеперадач, чытанне газет і кніг, праца ў садзе, прагулкі і інш. Усяго 5% сельскіх жыхароў ходзяць у кіно, 15% наведваюць клубы, займаюцца спортом.¹¹⁵⁻¹¹⁶

Апытание насельніцтва Мазырскага і Чачэрскага раёнаў сведчыць, што 80% рэспандэнтаў ніколі не былі ў тэатры оперы і балета, 35,7% — на цырковых прадстаўленнях. Большая частка апытаних удзельнічала ў фэстах, фестывалях, гульнях,

якія ладзіліся падчас свят. Народныя гульні ім падабаюца за тое, што ў іх шмат гумару, жартаў, руху, і за тое, што яны суправаджаюца нечаканымі вясёлымі момантамі.

Аналіз мерапрыемстваў, праведзеных у клубах, сведчыць, што гульнявая дзеяйнасць развітая вельмі слаба. Часцей за ўсё ў клубах праводзяцца дыскатэкі, вечарыны адпачынку. Пры клубах мала гурткоў народнага і бальнага танца, малявання і жывапісу, мастацкай керамікі і ткацтва, пляцовак для актыўнага і пасіўнага адпачынку.

Даследаванне структуры ўстаноў культуры Гомельскай вобласці дае падставу сцвярджаць, што ў вынікам рэгіёне існуе дастатковая колькасць бібліятэк, клубаў, устаноў новага тыпу, адукатыйных устаноў, якія могуць эфектыўна ўдзельнічаць у сацыяльна-псіхалагічнай рэабілітацыі насельніцтва. У Гомельскай вобласці функцыянуюць 778 публічных бібліятэк, у якіх працуе 1668 супрацоўнікаў, 832 клубныя ўстановы, укомплектаваныя 1997 творчымі работнікамі. У вобласці створаны 20 музеяў, дзе працуе 71 навуковы супрапоўнік. Удалося забяспечыць працу 77 дзіцячых музычных школ і школ мастацтваў, у якіх розныя віды мастацтва выкладаюць 1404 выкладчыкі. На Гомельшчыне налічваюцца 24 тэатральныя калектывы, 36 харэаграфічных ансамбліяў. Пры клубах існуюць 2820 мастацкіх калектываў і 1016 іншых фарміраванняў, у якіх удзельнічаюць 41 829 чалавек. Сярод іх званне народнага маюць 129 мастацкіх калектываў і званне ўзорнага — 22.

На наш погляд, установы культуры аказваюць пэўныя станоўчы ўплыў на стан псіхалагічнага здароўя. Творчасцю

мастацкіх калектывах займаюцца некалькі дзесяткаў тысяч жыхароў гарадоў і вёсак. Толькі ў дзінячых калектывах налічваюцца 14100 чалавек. Удзел у мастацкай творчасці дае магчымасць адключачца ад паўсядзённых клопатаў, думак пра экалагічны крызіс. Канцэртная дзейнасць мастацкіх калектываў дапамагае стварыць камфортнае самаадчуванне ў гледачоў.

Праўда, эфектыўнасць дзейнасці клубаў, бібліятэк і іншых тыпau клубных устаноў можа быць значна вышэйшай, калі будзе распрацавана методыка іх дзейнасці па сацыяльна-псіхалагічнай рэабілітацыі насельніцтва. Кадры ўстаноў культуры павінны прыйсці спецыяльнай падрыхтоўку па вывучэнні прынцыпаў арганізацыі арттэрапеўтычнай службы. Навукоўныя вышэйшыя навучальныя устаноў культуры і мастацтва павінны распрацаваць методыку выкарыстання літаратуры, музыкі, тэатральнага, выяўленчага мастацтваў у мэтах псіхалагічнага аздараўлення людзей. Нарэшце, наспела патрэба ў стварэнні інстытутаў і цэнтраў, якія на навуковым узроўні займаліся б проблемамі арттэрапіі.